

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), **9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00** Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 «Зона Х» (16+).
9.10, 22.10 Серыял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Серыял «Чакаецца ўраганны вецер» (16+).
13.05 Дзіцячы доктар.
13.40, 15.25 Серыял «Вяртанне Лялі» (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 Беларуская часінка.
21.00 Панарама.
21.50 Спецыяльны рэпартаж (12+).
23.50 Сфера інтарэсаў.
0.35 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 17.55 Тэлебарометр.
9.05, 20.00 Серыял «Зразумець, Дараваць» (16+).
9.45, 20.35 Серыял «Сямейныя гісторыі» (16+) [СЦ].
10.25, 22.55 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+).
11.25, 18.00 Серыял «Марозава-2» (16+).
13.30, 0.05 Серыял «Жаночы доктар-3» (16+).
14.35 «Багіня шопінгу. Бліскучае вяртанне» (16+).
15.40 Нічога сабе ньюз (12+).
15.45 «Пін код». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).
16.35 Хто я? (12+)
16.50 «Вясельны памер» (16+).
21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО.
21.15 «Кароль дэсертаў» (12+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабранак».
7.35 «Беларуская кухня». Страва з куранят з агрэстам.
8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэты дзень».
8.30 «Бяссонная ноч». Маст. фільм (12+).
10.00, 21.05 «Апошні дзень». Васіль Мяркур'еў (12+).
10.40 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+)
11.00, 16.30 «Дасведчаная крыніца ў Маскве». Маст. фільм, заключная серыя (16+).

12.25 «Запасны аэрадром». Маст. фільм (12+).
14.05 «Камертон». Народны артыст Беларусі Ігар Алоўнікаў.
14.35, 21.45 «Ціхі Дон». Маст. фільм. 2-я серыя (12+) [СЦ].
17.25 «Я родам з дзяцінства». Драма (12+) [СЦ].
19.00 Парламенцкія выбары — 2019.
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.40 «Дом, дзе жыве мастацтва». Дак. фільм.

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту.
7.10 Хакей. КХЛ. «Віцязь» (Маскоўская вобл.) — «Тарпеда» (Ніжні Ноўгарад).
9.10 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Аглед тура.
10.10 Настольны тэніс. Belarus open-2019. Фіналы.
13.15 Піт-стоп.
13.45 Велатрэк. Этап Кубка свету. Мінск.
17.30 Гандбол. Ліга чэмпіёнаў. «Вардар» (Македонія) — БГК імя Мяшкова (Беларусь).
19.05 Гандбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасопіс.
19.40 Спорт-кадр.
20.10 Матч-пойнт.
20.45 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 4-ы тур. «Зеніт» (Расія) — «Лейпцыг» (Германія). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
22.50 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 4-ы тур. Анлайн гульнявога дня. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
0.50 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 4-ы тур. Дзённік гульнявога дня.

АНТ

6.00, 7.10, 8.10 «Наша раніца». **7.00** (з субцітрамі), **8.00** (з субцітрамі), **9.00** (з субцітрамі), **11.00, 13.00, 16.00, 18.00** (з субцітрамі), **20.30** Нашы навіны.
7.05, 8.05 «Трывожная кнопка» (16+).
9.10 «Тэорыя змовы» (16+).
9.55 «Жыць здорава!» (16+)
11.10 Серыял «Паляванне на ізюбра» (16+).
12.10, 13.10 Серыял «Кожны за сябе» (16+).
14.25 «Давай пажэнімся!» (16+)
15.25, 16.20 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
16.50 «На самай справе» (16+).

18.20 «Удача ў прыдачу!» з «Еўраопт».
19.05 «Няхай гавораць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Серыял «Айчым» (16+).
23.15 «Сапраўдная гісторыя рускай рэвалюцыі» (12+).

СТБ

6.00, 6.40, 7.40, 8.40 «Раніца СТБ».
6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
9.00, 23.00 «Загадкі чалавецтва» (16+).
10.40 «Інструктар». Серыял (16+).
12.20, 14.40 «Вадзіць па-руску» (16+).
12.40, 21.15, 23.50 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
13.45, 20.30 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).
15.00, 16.50 «Ліквідацыя». Серыял (12+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 «Міншчына».
22.00 «Скардзіцца дазваляецца».
0.30 «Як устроены свет» (16+).

МІР

6.10, 10.10 Серыял «Запіскі экспедытара тайнай канцылярый» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Навіны.
13.15, 3.00 «Зала суда. Бітва за грошы» (16+).
14.10, 1.25 «Справы сямейныя. Бітва за будучыню» (16+).
15.05, 2.10 «Справы сямейныя. Новая гісторыя» (16+).
16.15, 19.25 Серыял «Вяртанне Мухтара-2» (16+).
19.55 «Гульня ў кіно» (12+).
20.40 «Сусветныя гульні розуму» (0+).
21.15 Серыял «Следчы Ціханаў» (12+).
0.00 Дак. фільм «Ярасны будатрад. Школа мільярдэраў» (12+).
1.00 «Такому мама не навучыць» (12+).
3.45 Маст. фільм «Права на Надзею» (16+).
5.15 Серыял «Запіскі экспедытара тайнай канцылярый-2» (16+).

РТР—Беларусь

7.00 «Новая раніца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.

11.25 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+).
12.35 «Лёс чалавека» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.35, 23.10 «Хто супраць?» Ток-шоу.
17.25 «60 хвілін». Ток-шоу.
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).
20.40 Серыял «Адплата» (12+).
1.00 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

6.00 «Астрапрагноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
6.10 Нашы (6+).
6.25 Беларусы (6+).
7.10 «Ежа жывая і мёртвая» (12+).
8.05, 10.20 Серыял «Дэльта. Працяг» (16+).
9.35, 22.00 «НЗ.by».
10.55 Серыял «Ляснік. Свая зямля» (16+).
13.25 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
14.00 Пракурорская праверка (16+).
15.10, 16.30 Серыял «Інспектар Купер. Нябачны вораг» (16+).
16.25, 19.40 Сёння. Галоўнае.
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Серыял «Пёс» (16+).
21.00, 22.25 Серыял «Канцылярскі пацук. Вялікі перадзел» (16+).
23.20 Серыял «Сведкі» (16+).

8 канал

7.00, 15.55, 18.25, 21.05, 1.00 «Надвор'е» + «Эрана».
7.10, 16.00 М/с «Цімон і Пумба».
7.35, 16.00 «Гумарынка».
7.40 Камедыя «Сэрцаед» (16+).
9.20, 18.30 Серыял «Ліквідацыя» (16+).
10.50 Драма «Тытанік» (12+).
14.05, 20.05 Серыял «Зямля» (16+).
14.50 Серыял «Пунсое сэрца» (12+).
16.10 Драма «Змёрзлыя» (16+).
17.40, 0.15 Серыял «Імперыя» (16+).
20.50 «Вечарніца» (0+).
21.10 Драма «Клас карэкцыі» (16+).
22.45 Драма «Цябе тут ніколі не было» (18+).

ВТВ ВТБ

6.05 «Лаві момант» (16+).
7.20 «Дурні і дарогі» (16+).
8.20 «КВЗ. Па-нашаму» (16+).
9.25 М/ф «Царэўны» (0+).
9.50 М/ф «Качыныя гісторыі» (0+).
10.15 М/ф «Цімон і Пумба» (0+).
10.50 «Ералаш» (6+).
11.30, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Серыял «Кухня-3» (16+).
21.30 Камедыя «Кухня ў Парыжы» (12+).
23.40 «Форт Баярд» (16+).
1.10 «Шоу выхаднога дня» (16+).
2.05 Серыял «#Сеня-Федзя» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

Культура

6.30 Біблейскі сюжэт.
7.05 «Воўка ў трыдзяты тым царстве». «Пунсоевая кветачка». М/ф.
8.10 «Спыніўся цягнік». Маст. фільм [СЦ].
9.40, 15.35 Тэлескоп.
10.10 «Перасоўнікі. Іларыён Пранішнікаў» [СЦ].
10.40 90 гадоў з дня нараджэння Юрыя Чулюкіна. «Астравы» [СЦ].
11.20 «Каралеўская рэга-та». Маст. фільм [СЦ].
12.50 «Праваслаўе ў Албаніі». (Алфеева).
13.30 «Пятае вымярэнне» [СЦ].
14.00 «Першыя ў свеце». Дак. серыял.
14.15, 0.55 «Блакiтная планета». Дак. серыял [СЦ].
15.10 «Эфект матылька». Дак. серыял [СЦ].
16.05 «Энцыклапедыя загадак». Дак. серыял [СЦ].
16.40 «Тайна двух акіянаў». Маст. фільм.
19.05 Вялікая опера — 2019.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 30-я гадавіна пакадзнення Берлінскай сцяны. «Маркус Вольф. Разведка ў асобах». Дак. фільм.

23.30 Канстанцін Райкін у монаспектаклі тэатра «Сатырыкон» «Вечар з Дастаеўскім» [СЦ].
1.50 «Шукальнікі». «Загадка «Меднага вершніка».
2.35 «Гісторыя аднаго горада». «Цудоўны Гоша». М/ф для дарослых.

Настальгія

6.00 «Эліта Краіны Саветаў». Дзмітрый Язаў. 2007 год (12+).
6.50, 8.35, 9.45, 11.00, 13.25, 15.45, 17.00, 23.10, 23.45, 0.50, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+).
7.15 Фільм-канцэрт «Як гэта рабілася ў Адэсе, або Адэсіты ўсіх краін, яднайцеся!» 1991 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
11.20 Маст. фільм «Адзін за ўсімі!» (12+).
12.10 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1980-ы. 2-я частка. 2008 год (16+).
14.00 «Музычная гавань Элеаноры Філінай» (12+).
16.00 «Колба часу» (16+).
18.00 Маст. фільм «Пра Чырвоную Шапачку» (12+).
20.15 «Госці з Сан-Рэма». 1992 год (12+).
21.00 «Быў час». 2008 год (16+).
22.00 Маст. фільм «Аднойчы ў снежны» (16+).
23.30 Маст. фільм «Лімонны торт» (12+).
0.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Бывай, 7 лістапада...» 2005 год (16+).
2.00 «...Да 16 і старэйшым» ад 2 чэрвеня 1989 года (12+).

ЕuroSport 1

1.55 Самба. Чэмпіянат свету. 12+).
3.30, 12.30, 16.50 Лёгкая атлетыка. Марафон (6+).
5.00, 18.20 Тэніс. Australian Open (6+).

6.00, 19.20 Тэніс. «Ралан Гарос» (6+).
7.00, 20.20 Тэніс. US Open (6+).
8.00 Watts (12+).
8.30 Веласпорт. «Тур Фландрыі» (12+).
9.30 Веласпорт. Парыж — Рубэ (12+).
10.30 Снаўборд. Кубак свету (12+).
11.30 Фрыстайл. Кубак свету (12+).
13.30 Алімпійскія гульні. «Жывыя легенды» (6+).
14.00 Алімпійскія гульні. Camps to champs (6+).
14.30 Алімпійскія гульні. «Сіла асобы» (6+).
15.00 Снукер. World Open. Фінал (6+).
21.25 Веласпорт (трэк). Кубак свету.

Кінакамедыя

0.50 Красуні (16+).
2.35 Сямейнае абрабаванне (16+).
4.20 Дом з паранармальнымі з'явамі (16+).
5.55 Дом з паранармальнымі з'явамі-2 (18+).
10.00 Горка! (16+).
12.00 Горка!-2 (16+).
13.55 Апошнія дзяўчыны (16+).
15.40 Больш, чым сябар (16+).
17.35 Прачнуўшыся ў Рына (16+).
19.20 Вышэйшая ліга (16+).
21.20 Вышэйшая ліга-2 (12+).
23.20 Піпец (18+).

ТВ3 ТБЗ

6.00 Дакументальная калекцыя Беларусьфільма (12+).
6.50 М/ф (6+).
8.40 «M&S» (12+).
9.10 «У выдатнай форме» (12+).
9.40 «Паехалі» (12+).
10.10, 23.50 «Перыскоп» (16+).
10.30 «Хронікі маскоўскага побыту» (16+).
11.20, 1.35 «З Сібіры з каханнем». Серыял (12+).
14.50 «Элвін і бурундукі-4». Анімацыйны фільм (6+).

16.25 «Развітанне» (16+).
17.15 «Мошчы. Доказы цуду». Дак. фільм (16+).
18.10, 5.20 «Знак якасці» (16+).
19.00 «10 самых» (16+).
19.35 «Бабачкі». Маст. фільм (16+).
21.30 «Мумія». Фэнтэзі (12+).
0.10 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).
4.35 «Нераскрытыя тайны» (12+).

ТВ1000 ТБ1000

6.10 Мільён для чайнікаў (16+).
8.10 Улада страху (16+).
10.25 Дзябал і Дэнэзл Уэбстэр (16+).
12.20 Прыгоды Цінціна: тайна «Аднарога» (12+).
14.25 Кінг Конг (16+).
17.55 Двухсотгадовы чалавек (6+).
20.25 Марскі бой (12+).
23.00 Цюльпанная ліхаманка (18+).
1.00 Забытае (16+).
2.40 Бібліятэкар: у пошуках кап'я лёсу (16+).
4.10 Браты Грым (12+).

ТВ1000 Рускае кіно

6.00 Зацьменне (12+).
7.50 30 спатканняў (16+).
9.45 Сповідзь палюбоўніцы (16+).
11.30 Гумарыст (16+).
13.30 3 дня вяршыні (16+).
15.35 Я буду побач (16+).
17.30, 5.50 Сняданак у таты (12+).
19.15 Дарагі тата (12+).
20.55 Неадэкватныя людзі (16+).
23.00 Начная змена (18+).
0.45 Наша Russia. Яйкі лёсу (16+).
2.15 Скіф (18+).
4.00 Кур'ер з «Раю» (12+).

National Geographic

6.00 Навуковыя недарэчасці (16+).
6.25 Рабі стаўкі і падрывай (16+).

6.50, 18.10, 5.10 Панарама 360 (16+).
7.35 Шаша праз пекла (16+).
9.10 Аўта-SOS (16+).
9.55 Ледзяная дарога (16+).
11.30 Унутры неверагоднай механікі (16+).
12.15 Прарыў (16+).
13.00 Востраў бунтароў (16+).
14.25, 2.05 Міжнародны аэрапорт Дубай (16+).
15.15 Асушыць акіян (16+).
16.40 Будаўніцтва тунэля (16+).
17.25 Скануючы час (16+).
19.00, 22.00 Дзіўная Другая сусветная (16+).
19.45 Жанчыны, якія змяняюць свет (16+).
20.30 Згубленая грабніца Аляксандра Вялікага (16+).
21.15 Закінутыя гарады (16+).
22.45 11 верасня: хроніка тэрору (16+).
2.50 Расследаванні авіякатастроф (16+).
4.25 Цуды інжынерыі (16+).
5.35 Гульні розуму (16+).

Discovery Discovery

8.00, 7.35 Як гэта ўстроена? (12+)
10.30, 3.40 Загадкі высадкі на Месяц (12+).
11.20, 2.45 Здзічэлыя (12+).
12.15 Хуткія і гучныя (12+).
13.05, 6.50 Захавальнікі балот Эверглейдс (16+).
14.00 Іржавая імперыя (12+).
14.50 Бясцэнныя аўто (12+).
15.45, 4.25 Паляўнічыя на старызну (12+).
16.40, 5.15 Паляўнічы на цацкі (12+).
17.35, 20.45 Багажныя войны (12+).
21.15 Гіганцкія будоўлі (12+).
22.10 Залатая ліхаманка (16+).
0.00, 6.00 Невядомая экспедыцыя (16+).
0.55 Гаражны рамонт (16+).